




Ба 38455 5

КНІЖНЯ ДЛЯ МОЛАДЗІ №2  
**БЕЛАРУСКІЯ**  
**(КРЫВІЦКІЯ) КАЗКІ №1**



**КАВАЛЬ, ЗЬМЕЈ, РЫМША**





38455

№ 2 КНІЖНЯ ДЛЯ МОЛАДЗІ. № 2  
БЕЛАРУСКІЯ (КРЫВІЦКІЯ) КАЗКІ.  
КНІЖКА 1-ая

Бел. аддзел  
1994 г.

# КАВАЛЬ. ЗЬМЕЙ РЫМША

ВІЛЬНЯ о о о о о о о 1929 ГОД.



25. 11. 2009

Drukarnia „Lux”, Wilno, Portowa 7

## КАВАЛЬ.

У якімсь гаспадарсьце быў калісь вялікі голад, ня было чым жывіцца ня толькі статку, але і людзём. Паелі яны і тој корм, што жывілася жывёла. Вось паміраюць людзі з голаду, бы аб восень мухі. Але адны паміраюць, а другія родзяцца. І чым горшы голад, тым балей родзіцца дзяцей. І вялеў цэсар забіваць малых дзеци, каб ня множыліся людзі, бо і гэтым ня маш чаго есьці. Вось ходзяць цэсарскія слугі ды і забіваюць дзеци або топяць іх у рацце, бы шчаняты. Плачуць, убіваюцца маткі, ломяць руцэ ды рвуць на сабе косы. Ведама, маткам заўсюды дзяцей шкада. Але цэсарскія слугі ня маюць літасьці, — забіваюць дзеци, лълюць анельскаю кроў.

Вось у тым гаспадарсьце тады жыла сабе адна жанчына. Яна мела радзіці дзяцё, як яе гаспадара забралі ў маскалі. Баіцца яна, каб цэсарскія слугі не забілі ejnaga дзіцяці. Што тут рабіці? Куды тут скаваць дзіця, як яно родзіцца? Думала яна, думала ды і надумалася. Надрала гэта яна полак, наклала ў лубянку, закінула яе на плечы ды і паішла ў лес.

Ведама, лес вялікі — нямаш яму ні канца, ні краю. Жыві ў ём хоць век, — ніхто ня трапіць. Вось ідзе тая маладзіца ды ідзе, назьбірае ягадаў, прагоне смагу ды і далей. І забралася яна ў такі гушчар, што мо' там ніхто і зроду ня быў. Нагледзіла яна сабе дуплянатае дзерава,

выкаупала ў юм паражню дыј зрабіла там сабе хатку. Тут непадалечку была крыніца, а ў ёй такая чистая вада, бы съліза. Жыве сабе ў тым дуплю маладзіца. З крыніцы п'е ваду, а есьць ягады ды грыбы. Назапасіла яна трохі сабе грыбоў ды ягодаў, назьбірала гарэхаў ды ўсякага карэння і чакае, пакуль прыjdзе пара. Вось сядзіць яна ў дуплю ды шые сабе сарочку.

Тымчасам выjшаў увесь запас грыбоў ды ягадаў і нямаш чым пасілкаваціся. Высунулася яна зь дзера, узяла на плечы лубянку ды паішла шукаць грыбоў. Ідзе яна ды ѹдзе, ды ўзьбілася на мядзьведжае лагво. Мядзьведзіца паішла на жыр, а тымчасам на медзьведзянятны напаў шуляк<sup>\*)</sup> і давај юх дзяўбаць. Абачыла тое маладзіца, — шкада ёй малых дзетак, — ухапіла яна ламачыну ды як съперазала таго шуляка, дык ён і ногі выпруціў. Тым часам падбягае мядзьведзіца. Абачыла яна, што жанчына абратавала медзьведзянятны і дзяякуе ёй: прыпадае да ног ды ліжа юх, раве, а сълёзы з ачоў так і цякуць. Вось паішла маладзіца ў сваю хатку, а мядзьведзіца тым часам назіркам за ёю. Абачыла, куды ўлезла маладзіца, ды ѿ паішла да сваіх дзетак. Сядзіць сабе маладзіца, перабірае грыбы ды пяе песні. Толькі вось зірне яна, аж мядзьведзіца сунецца з кустоў проста да дупляната га дзера. Спалохалася маладзіца, — ня ведае, што рабіць. Тым часам мядзьведзіца падышла да самога дупля, прыцягна маладзіцы на лубку съвежых плястраў мёду, палажыла тут, а сама папаўзла назад. Набачыла тое маладзіца ды ѿгадалаася, што гэта мядзьведзіца ў падзяку

---

<sup>\*)</sup> каршун.

дала гасьцінца. Вось жыве сабе маладзіца ў дуплянатым дзераве і бяды ня мае: мядзьведзіца кожын дзень прыцягне мёду. Потым яна пачала насіць птушыныя яјца і юншаю еміну. Але вось прыішла пара і парадзіла тая маладзіца гожага хлопца. Зірне яна, аж у яго съпераду на галаве сонејка, а ззаду месячык. Зъяе сонејка, аж вочы сълепе, нельга глядзеь. Вось абвязала маладзіца галоўку сваіму сынку хустачаю ды так і ня здымаете яе ні ўдзень ні ўночи. Расьце хлапчук, бы на дрожджах: што дзень то на пушку вырасьце, у вадно лецечка зраўняўся з маткаю. Тым часам насіла, насіла мядзьведзіца јім еыіну а нарэсьце ј сама зь медзьведзянятамі перабралася да таго дуплянатаага дзерава ды зрабіла каля яго сабе лагво. Гуляе сабе хлапчук ізь медзьведзянятамі, сядзе на јіх конна ды ездзі, бы на каню. Да восені медзьведзяняты зраўняліся з маткаю і паішлі самі шукаць еміны. Тады хлапчук даваі ездзіць на мядзьведзіцы. Спадабалася яму гэта. Вось пасадзе ён на мядзьведзіцу сваю матку, ускоча сам і даваі гајсаць па лесе.

Гэтак пражылі яны лета. Пачынаюцца съюжы. Вось і ўздумала маладзіца јсьці ў свае сяло. Забраліся яны, злажылі свае дабро ў лубяныя каробкі ды паішлі дамоў, а тут медзьвядзі ўвязаліся ј не пакідаюць ні на крок. Вось яны павесілі свае клюмкі на аднаго маладога медзьвядзя, маладзіца села на мядзьведзіцу, а хлопец на другога медзьвядзюка ды паехалі. Выбраўся яны зь лесу на поле ды пад'яжджаюць да сяла. Абачылі людзі медзьвядзёў, спалохаліся ды на ўцекача. Набеглі ўсе ізь сяла, куды вочы глядзяць. Пад'ехала маладзіца да свае хаткі, ажно яна пустая. Вось зълезылі яны

зъ медзьвядзёў, зъялі свае клумкі дыј пачалі аглядаць хату. Тым часам медзьвядзі панюхалі сельскае паветра дыј патрухалі ў лес. Пачалі зъбірацца людзі дыј не надзівяцца, што вярнулася маладзіца і прывяла такога гожага хлопца. Вось жыве маладзіца із сынам у сваёй хатцы ды даглядае гаспадарку. Тым часам ейны **хлапчук** пачаў пляскаць у кузьні дыј зрабіўся добрым кавалём.

Паішла аб гэтым прачутка і даішла да цэсарскіх слуг. Ужэ даў Бог зраджај, перасталі забіваць дзеци, але цэсарскія слугі кажуць, што Каваля трэ' забіці, бо ён тады радзіўся, як велена было нішчыць дзеци і што вінавата матка, нашто яна хавала ј галавала сваіго сына. Вось сузілі, судзілі цэсарскія слугі дыј прысудзілі забіць таго Каваля. Пачула тое матка, — плача, рукі ломе, рве на сабе косы ды ўбіваецца, ды галосе на ўсё сяло. А Каваль ані гадкі: пяе песні, съмьецца ды разважае сваю матку. Толькі вось чуе ён, што ўжэ ѯдуць цэсарскія слугі з воіськам, каб яго зънішчыць. Вось выкаваў ён сабе булаву ў дзесяць пудоў, падкінуў яе ўверх дыј падставіў калена. Удырылася булава аб калена дыј загнулася ў дугу. Узяў ён балеј зялеза, выкаваў булаву ў сорак пудоў, падкінуў яе ўверх, наставіў калена і чакае, што будзе. Чакаў, чакаў, аж няма булавы, — яна ўсё ляціць уверх. Чакаў ён з рана аж да паўдня, толькі чуе — гулзе ў небе, бы гром грыміць, гудзе, ляціць тая булава ўніз. Вось ужо сонејка заходзе за лес, як тая булава падляцела дыј удырылася аб калена. Бачыць Каваль, што ў ёй толькі ручка трохі пагнулася. Вось узяў ён туую булаву, заткнуў яе сабе за пояс дыј паішоў шукаць добрага каня, каб на јім ехаць у съвет. Шукаў ён

шукаў, але якога каня ня знаідзе, як паложа  
яму на съпіну сваю даланю, дык конь і падзе  
на калені, — ня можа выдзержаць. Што тут ра-  
біць? Ня хоча Каваль пехатој ісьці ў съвет, а ня  
можа падабраць сабе каня. Толькі вось едзе  
рызьнік \*), а ў яго каросылівая кабылка. Пады-  
жшоў Каваль дыј палажыў ёй на съпіну сваю ру-  
ку. — Стаяць кабылка і не зварухнечца. Тады  
Каваль палажыў ёй на съпіну сваю булаву. Стая-  
ць каросылівая кабылка, толькі трохі вушамі  
паківала. І прыстаў Каваль да ризьніка, каб ён  
прадаў кабылку. Узяў ризьнік за ту ю кабылку  
сто рублёў. Ен і з роду ня меў толькі грошаў.  
Паішоў ризьнік падскокуючы.

Тым часам Каваль сеў на каросыліваю ка-  
былку, прывязаў да сядла сваю булаву, разьви-  
таўся з маткаю дыј паехаў сустракаць цэсар-  
скіх слуг і воіська. Вось едзе ён шляхам, а на  
сустрэк увесь шлях заняло воіська. — На бок, на  
бок! — кричаць яму. А ён кажа: не вялікія паны  
і самі зъвернече. — Тут накінуліся на Каваля  
маскалі, а ён ухапіў аднаго за чуб ды як замах-  
нецца кругом сябе, дык воіська пластам ла-  
жыцца. Цабачылі юншыя, што бяда ды на ўце-  
кача. Тым часам Каваль, як ехаў памаленку,  
дык так і паехаў далей. Вось едзе ён ды едзе  
і пад'яджае да высоке гары: нямаш як ехаці  
далей. Зълез ён із кабылкі, пусьціў яе пасьціся,  
а сам лёг супачыць, падлажыўши булаву пад  
голаў. Съпіць сабе Каваль і ня чуе, што на ка-  
былку напала двананцаць баўкоў. Апанавалі  
яны кабылку адусюль і давај на яе кідацца. Зар-  
зала кабылка, заве Каваля на помач. Прачхнуўся  
тоj, ухапіў булаву ды як пусьце ў ваўкі, дык


---

\* ) анучнік.


усіх разам і паклаў, а булава з разгону як урэзалася аб каменнаю гару, дык гары затрэслася дыј ращчапілася на двое. Каваль сеў на кабылку дыј паехаў у ту ю шчыліну ў сярэдзіну гары Уехаў ён туды, аж там цёмна, хоць ты вока выкаль. Развязаў тут Каваль съпералу голаў, і заблішчэла сонејка, стала відно, хоць ты голкі зьбірај. Вось едзе ён ды едзе, зірне ўперад, аж бача, — там гарыць агонь. Паехаў ён туды, пад'яжджае бліжэй, аж гэта зъяе д'ямант. Ляжыць яго кусок, бы гарбуз, ды так зъяе, быццам агонь гарыць. Забраў Каваль тој д'ямант дыј паехаў далеј. Але вось борзда пад'ехаў ён да каменнај съцяны,—нельга ехаць далеј. Узяў ён булаву, размахнуўся ды як удырыць, дык съцяна ј рассыпалася. Зірне ён, аж там палацы, ды такія палацы, што паглядзі, дык аж галава круціцца. Зълез Каваль із кабылкі, пусьціў яе на пашу, а сам паішоў аглядцаць тыя палацы. Ёндзе ён ды ёндзе з аднае залі ў другую, аж ѹім і лічбы ј канца нямаш. У які бок ні зірне, усюды палацы, усюды залі адна за аднэй у рад, бы жоравы. Дзъверы адчынены і адны проці адных, дык як зірнеш у дзъверы, а там усё дзъверы, дзъверы, усё меншыя, меншыя, пакуль здаюцца ў кулак і драбнејшыя. Але далеј вока ня схопіць. Тут адныя залі кантовыя, другія даўгія ды вузкія, ё круглыя ды такія вялізарныя, што ј съценаў не бачно. У вадных съцены гладкія, краменныя, а ў другіх—быццам туман, быццам веснавыя хмаркі, як празь юх прасьевече месяц. Ё ј такія залі, што ј зусім съценаў нямаш, толькі стаяць таўстыя стаўпы, быццам на парасылі хвоі, што галавамі ў самае неба ўпіраюцца ды з Богам жупяць\*). Дзіва: вакон нямаш, сонејка не бачно,

---

\*) гутараць, гамочиць.




Такія палацы, што паглядзі, дык аж галава круціца  
(да бал. 8—9).



а відно, хоць ты голкі зъбірај. Вось јідзе Каваль,  
пастукуе сабе булавою ды туды сюды пазірае.


Прајшоў ён трохі дыј заблудзіўся, — стаіць,  
ня ведае адкуль прыјшоў і куды трэ' ісьці ўпе-  
рал. Смутна яму стала ў пустых палацах. Вось  
стаў Каваль каля стаўпа дыј думае. Але, ведама,  
чым балеј чалавек думае, tym гарэj ён задуруе-  
ца ј заблыгуецца, бы муха ў павучыньне. Стаяць  
Каваль і ня ведае, што яму рабіці. Аж тымчасам  
бяжыць мышка. Выскачыла яна з норкі, паню-  
хала паветра, палыпала војстрымі вочкамі, бы  
голкамі, хацела шукаці еміны дзеткам, але аба-  
чыла Каваля, задзвілася, прысела на заднія  
лапкі дыј сядзіць вушкі развесіўши. Зірнуў  
Каваль, усміхнуўся з дуриое мышкі дыј насту-  
піў ёй на хвост. Ускочыла мышка, рванулася  
туды-сюды,—хвост ня пушчае. Вось і давај яна  
прасіць Каваля, каб ён пусьціў яе, абыцае па-  
магчы яму ў прыгодзе. Усміхнуўся Каваль, што  
мышка думае яму, асілку, памагчы ў прыгодзе;  
але ўсе-ж падняў нагу і пусьціў мышку. Пабегла  
яна ў сваю норку, а Каваль пајшоў далеј. Толькі  
ён высунуўся ў другую залю, аж чуе: іржэ  
ягоная кабылка, заве на помач. Пусьціўся ён  
бегчы па голасу. Бег, бег, а з палацаў выбрацца  
ня можа, бо, ведама, у харомах не разъбярэ,  
адкуль јідзе голас. Яшчэ гарэj заблудзіўся дыј  
круціцца на адным месцу. А кабылка ірзала,  
ірзала дыј заціхла. Мабыць яе ваўкі зарэзалі.  
Што тут рабіць? Шкада кабылкі, а тут із пала-  
цаў нельга выбрацца. Схапіў гэта Каваль булаву  
ды давај малациць у съцены. Як замахнецца  
ды рэзьне, дык каменныя стаўпы ды съцены  
сыплюцца, бы пад церніцаю кастрыца. Вось пра-  
кладаў ён, пракладаў сабе дарогу, пакуль аж вы-  
біўся з палацаў. Давај тут Каваль шукаць сваё




кабылкі, але ніяк ня можа знајсьці. Стаяіць ды дзярэ чупрыну.

Але вось і бяжыць мышка. Вільнула яна хвастом ды ј кажа: „Хадзі за мною, я пакажу тваю кабылку. Але яе ваўкі зарэзалі ды ј трывухі выпусьцілі“. — Паішоў Каваль за мышкам; прајшлі яны ганоў двое, аж ад кавалёвае кабылкі толькі дрэбы ляжаць, а замест трывухоў павук аснаваў павучынъне ды ј чакае, пакуль прыляціць пшчала або муха. Шкада Кавалю кабылкі, такая шкода, што чуць ён не заплакаў. Сядзіць Каваль каля свае кабылкі ды пазірае, што ёй ужо мурашкі вочы выелі.

Тымчасам ляцела божая пшчолка, шукала ў красках мядку ды ј заблыталася ў павучынъю. Б'еца, гудзе пшчолка, трапеча ножкамі ды махае крылцамі і ўсе балеў заблытуецца ў павучынъне. А тут пабачыў тое павук, кінуўся на пшчолку і даваў яе грызыці. Раве пшчолка аж лес дрыжыць. Начуў тое Каваль, забыўся і свае ліха ды ј кінуўся ратаваць божаю пшчолку. Ухапіў гэта ён аберучкі павука за хвост ды даваў яго вадзіць кругом сябе; вадзіў, вадзіў ды як рэзьне галавою аб дуба, дык у павука ј мазгі выскачылі. Выпруціўся павук, толькі нагамі дрыгае. Дрыгаў ён, дрыгаў, аж у пояс выграб яму ды ј закалеў. А Каваль тымчасове пачаў разываць на пшчолцы павучынъне і аслабаніў яе. Цяжкуе пшчала ды ј кажа: „За тое, што ты мяне выратаваў із бяды, хадзем, я пакажу табе крыніцу із жывою вадою. Падняўся Каваль ды ј паішоў за пшчолкаю, яна ляціць уперад ды толькі гудзе. Тымчасове мышка залезла сабе да Каваля ў кішанию ды ј сядзіць там, бы ў норцы. Вось і прыводзе пшчолка Каваля пад высокаю гару. Зірнуў ён на верх гары, дык аж шапка звалілася,



Пасадзіла пшчолка Каваля на плечы дыј паляцела  
(да бал. 11).



хацеў лезьці на гару, дык няма за што ўчапіца. Вось пшчолка пасадзіла яго сабе на плечы дыј паперла на гару. Учапіўся Каваль аберучкі за пшчолку, сядзіць ды толькі ухкае ад страху, — ніколі ён гэтак высака ня быў. Узьняслася пшчолка Каваля на высачэннаю гару, спусьцілася на зямлю дыј паказуе на крыніцу. Зірне Каваль, аж із гары з-пад каменя жывая вада вось так і сьвішча ўверх, бы з дудкі. Набраў Каваль у пляшачку тае вады, напіўся сам і мышку напаіў. Пасадзіла јіх пшчолка ізноў на плечы дыј паперла назад. Толькі яны ўзънесіліся, аж і ўсхадзілася такая бура, што дубы вырывае з карэньям, варочае каменьне і аж горы хістае. Ухапіла тая бура пшчолку разам із Кавалём і з мышкай, ухапіла, закруціла, завярцела дыј памчала хто ведае куды. Прэ, аж табе ўваччу мыгціць. Нясе јіх бура, бы пярцэ, а Кавалю здаецца, што ён на месцу, а гэта ѹішае ўсё бяжыць, ляціць, як голаў ня скруце. Бягуць горы высокія, бягуць моры глыбокія, бягуць лясы цемныя, сенажаці вязкія, балоты гразкія, бягуць палеткі пярэстыя ды хаты курныя. Толькі сонејка яснае стаіць, бы ўканана. І стала яно смутнае, крывавае, заплакала вочки ясныя дыј лінула сълёзы гарачыя. Лълюцца яны, бы зь відра. Съвету Божага не бачно. Давај дождж прыбіваць јіх уніз да зямлі. Вось лятуць яны ѹніз, бы камень. Паляцелі ўжэ зусім нізка. Каваль думаў, што як грымнуцца яны аб зямлю, то і з костачак толькі клек пацячэ. Тым часам пшчолка растапырыла крылцы ды як загудзе, дык і сушилілася дыј памчала Каваля з мышкай проци ветру. Спусьцілася яна ў чужым krajі, у далёкім

гаспадарсьціве, ссадзіла Каваля ѥ мышку з плеч дыј кажа: „Як будзе патрэба, то пазавеце мянё, а цяпер паляту я мядок зьбіраці ды ў плясты наліваці“. — Пры гэтых словах в-вум! дыј паляцела.

Паішоў Каваль із мышкаю, куды вочы глядзіць. Ілзе ён, разглядае незнаёмы краj, аж і сустракаюць яго тамашныя людзі. Ведама, людзі—па ўсім съвеце аднолькавыя людзі: усюдых жывуць, гаруюць, працуюць, маюць свой клопат, сваю плягу. Адныя родзяцца, другія паміраюць. Бо калі-б людзі ня ўміралі, то-б јіх толькі напладзілася-б, што ѡ зямля-б ня стрымала. Кожын хоча маці дзеткі: хоча, каб яны кармілі на старасьці, каб пры съмерці зачынілі вочы ды каб маліліся ды паміналі. Але вось жыў у тым краю цэсар. У яго быў удалы ды прыгожы адзін сын ды вельмі гожая дачка. Цэсар хацеў пакінуць сыну свае гаспадарства, а дачцэ выбіраў прыгожага ды ўдалага жаніха. Толькі ня было ѿ тым гаспадарсьціве такога малајца, каб ён спадабаўся цасарэўне. І началі прыяджаць да яе жаніхі з чужых гаспадарстваў, началі сватаціся, але цасарэўна ѿсё не згаджалася. Тым часам паішла раз цасарэўна ѿ сад гуляць. Гуляе яна, рве краскі, пяе ды пляце сабе вянок. Спляла яна вянок, надзела на голаў дыј хацела ѹці ѿ палацы, толькі вось адкуль ні вазьміся Баба-Яга, касьцяная нага, на ступе едзе, таўкачом паганяе, памялом сълед замятае. Пад'ехала яна да цасарэўны, склоніла яе ѿ ступу дыј памчала няма ведама куды.

Расказуюць гэта людзі Кавалю дыј кажуць, што пачаў цэсар ззываць героеў ды асілкаў, абыцаў таму, хто верне цасарэўну, аддаць яе

замуж і зрабіць начэльнікам над усім гаспадарствам. Разыішліся героі ды асілкі па ўсім съвеце, але аб юх няма ј прачуткі. Тым часам цасарэвіч падабраў сабе двананцацёх дзяцюкоў, двананцацёх малајцоў најздатнејшых ды ю паішоў із юмі ў съвет шукаць сястры—красвае цасарэўны. Доўга ня было аб юм прачуткі, але вось вярнуўся адзін дзяцюк, вярнуўся зь ліхую весьцяй: расказаў ён, што Баба-Яга завезла цасарэўну да Кошчы Несъмяротнага. Тој запер і тримае яе ў каменных палацах пад двананцацьма замкамі. Кінуўся тут цасарэвіч із сваімі малаіцамі, а Кошча Несъмяротны як дыхнуў, дык яны ўсе двананцаць і сталі каменем, а што толькі ён адзін стаяў за вуглом і спаўся.

Пачуў тое цэсар і заплакаў із жалю, але ня ведае, што парадзіць. Пачуў тое Каваль і захаделася яму знаісьці ј аслабаніць цасарэўну. Як задумаў тое, дык ня можа ані піці ані есьці, і сон яго не бярэ. Вось ляжыць ды ўсё думае. Думаў ён, думаў ды ю надумаўся ѹці да цэсара, толькі ня ведае, што яму сказаць. Ведама, Каваль; ён ніколі ј ня бачыў цэсара, а ня то, каб што. Ляжыць ён, аж падбягае тая мышка ды ўсе хвосьцікам казлыча яго бад носам.

— Адкасьніся! Чаго ты прычапілася?—Кажа Каваль, ды ю узяў яе ў жменю. Тым часам мышка высунула із жмені мордачку ды ю пачала гаварыць.

— Ня боіся цэсара—кажа яна,—ён такі-ж чалавек, бы ј ты. Ня боіся, толькі вазьмі мяне із сабою; я буду табе падказаваць, бо я ведаю, дзе цасарэўна. Ведама, мне замкоў нямаш — я ўсюдых пралезу. Цасарэўна ў тых палацах, дзе ты наступіў мне на хвост. Кошча Несъмяротны запер і тримае яе, каб ніхто не аслабаніў.

Узрадаваўся Каваль, пасадзіў мышку за пазуху ды ю пајшоў да цэсара. Ці доўга, ці мала ён ішоў, толькі вось прыводзяць яго да цэсара ў палацы. Спалохаўся Каваль, як абачыў цэсара, так спалохаўся, што ня ведае, чаго ён і прыјшоў, але тут мышка даваў яму щаптаць із-за пазухі ды скрабсьціся, каб ён ачухаўся. Прислухаўся Каваль, што яму падказуе мышка ды даваў казаць цэсару съмела, бы сваіму брату. Выслухаў яго цэсар ды вялеў даці яму на выбар најлепшага каня. Падзякаў Каваль ды ю пајшоў у царскаю стаjnю выбіраці сабе каня. Толькі ня можа выбраць, бо як паложа на съпіну руку, дык кожын конь і падзе на калені. Сказаі аб tym цэсару. Тој вялеў аддаць Кавалю сваіго каня, але мышка шэпча, каб прасіў таго каня, на каторым ездзіла цасарэўна. Вось Каваль і даваў прасіці, каб яму далі таго каня. Пачуў аб tym цэсар, падумаў трохі, — бачыце, яму вельмі шкада цасарэўнінага каня, — ды ю вялеў аддаць Кавалю таго самога каня, на каторым ездзіла цасарэўна. Сеў Каваль на каня, прывязаў да сядла булаву, пасадзіў за пазуху мышку ды ю паехаў у съвет.

Вось едуць яны ды едуць. Нахапілася нач, а тут цёмны лес кругом і канца яму нямаш. Сыцямнела, хоць ты вока выкаль. Нельга ехаці далеj. Вось Каваль зълез із каня, прывязаў яго да дубу, а сам выкрасаў агню, падпаліў ламачча ды лёг спачываць. Лёг ды ю заснуў, бы камень. Сыпіць Каваль і ня чуе, што мышка з канём жупяць\*).

Іым часам расказала мышка каню, дзе цасарэўна ды ю пасылае яго, каб ён зъбегаў

---

\* ) гамоняць, гукаюць, зюкаюць.

за ноч туды ды прынёс вестачку. Рад конь, хо-  
чацца яму пабачыць цасарэўну, але ня можа  
адарваціся, бо Каваль вельмі моцна прывязаў.  
Тым часам мышка ўзълезла на дуб дыј пера-  
грызла повал. Пусьціўся конь бегчы ды так су-  
нуў, што ј птушка не дагоне. Прыбег ён да тae  
гары, дзе былі палацы Кошчы Несъмяротнага,  
дыј давај біць капытамі. Малоце ён аб каменнаю  
гару, аж яна трасецца, бы яе трасца калоце,  
але стаіць моцна. Бача конь, што нічога ня  
зробе, не разаб'е гары, вось і пабег ён шукаць,  
ці нямаш шчыліны. Ведама, ува ўсім знаjdзецца  
шчыліна, або якая сказа, толькі трэ' добра па-  
шукаці. Забег ён з другога боку дыј напаткаў  
тую шчыліну, што Каваль зрабіў як удырыў бу-  
лавою аб гару. Пусьціўся бегчы конь у тую  
шчыліну, умчаўся ў самыя палацы, грымаціць  
там, бы гром.

Пачуў гэта Кошча Несъмяротны, сеў із  
Бабаю Ягсю на ступу дыј паехаў на сус-  
стрэк. Тым часам вось конь і наскочыў на юх  
і давај капытамі малациць па чым папала. Бача  
Кошча Несъмяротны, што тут не пярэліўкі, сха-  
піў таўкач ды як удырыць каня па мазгаўні,  
дык ізъ лго ј дух выперла. Паваліўся конь, за-  
дрыгаў нагамі дыј выпруціўся. Вышчырыў зу-  
бы Кошча Несъмяротны, зарагатаў, бы жарабец,  
дыј паехаў із Бабаю Ягою аглядаць свае пала-  
цы. Едуць яны ды едуць і бачаць, што палацы  
хтось разъвярнуў і ў самој гары зрабіў шчылі-  
ну. Давај тут Кошча Несъмяротны зарабляць  
тую дзірку. Вось пачаў ён перш ламаць ды ця-  
гаць туды каменьне. Ці доўга ці коратка ён тое  
рабіў, тым часове даў Бог дзенъ.

Прачхнуўся Каваль ды зірнуў аж няма каня.  
А мышка маўчиць, зубы съцяўши, нічога ня кажа,  
— баўцца, каб Каваль ад злосці не забіў яе. Пату-

жыў, патужыў Каваль, пасадзіў мышку за пазуху ды ю пајшоў пехатој. Але, ведама, у цёмным лесе, у нетры, — ёдзе, ёдзе і ўсё на адным месцы круціца. Заблудзіўся Каваль, сеў на калодзе ды ю думае аб прыгодзе. Уздумаў ён аб пшчолцы ды ю давај яе зваць на памогу. Пачула пшчолка, прыляцела ды ю панясла Кавала з мышкай на тое месца, дзе ляжалі дрэбы кавалёвае кабылкі. Вось паднялася пшчолка паверх лесу, перанесла цераз высокія горы за сініе мора ды ю апусьцілася ў лесе каля гары. Абачыў Каваль дрэбы свае кабылкі ды аж заплакаў ад жалю. Даставаў ён ізь кішані пляшачку із жывою вадою ды ю давај паліваць тыя косьці. Толькі пакрапіў, аж вось так і расьце мяса, расьце скора, вырасла цэлая кабылка, як была. Паліў ён яшчэ раз-другі,—дык вось кабылка пырхнула ды ю паднялася на ногі. Падзякаваў тут Каваль пшчолцы, сеў на кабылку ды ю паехаў, куды паказавала мышка. Узноў пад'ехаў ён да гары, знашоў тую шчыліну ды ю пачаў абірацца на каменьню. Спатыкаецца кабылка, бо Кошча Несъмяротны накідаў тут каменьня ды ю загарадзіў дарогу. Схапіў гэта Каваль булаву ды ю давај пракладаць дарогу. Як рэзьне ён булавою, дык аж горы трасуцца.

Пачуў тое Кошча Несъмяротны, пачуў, што ј на яго прыішло ліха ды ю паехаў на сустрэк. Зъехаліся яны ды ю давај біцца. Біліся, біліся, аж горы раstryбушылі, развярнулі палацы, але адзін аднаго ня могуць асліць. Бача Кошча Несъмяротны, што Каваль разьбіў ступу, паламаў таўкач і чуць ужэ ня рэзнуў булавою Бабу Ягу, бача, што ня можа здалець, пусьціўся наўцекача, схапіўшы Бабу Ягу ў бярэмя. Зірнуў Каваль, што Кошча Несъмяротны пусьціўся ўцякаць, ня кінуўся яго

даганяць, а паехаў у палацы, шукаць цасарэўны. Едзе ён ды едзе, а мышка паказуе дарогу, аж бача, ляжыць выпруціўшыся яго конь. Зълез тут Каваль із кабылкі, ластаў ізь кішані пляшачку із жывою вадою ды давај паліваці ёю каня. Ажыў конь, падняўся на ногі ды зарзаў ад радасьці. Пачуў тое Кошча Несъмяротны і бача, што Каваль едзе проста туды, гдзе на сямёх замкох сядзела цасарэўна, зрабіў у палацах такую цямноту, хоць ты вок' выкаль, нічога не бачно. Вось Каваль развязаў на галаве хустачку, дык сонеўка ј засвяціла, стала відно, хоць ты голкі зъбірај, ды ѿ паехаў далеј. Але вось пад'яжджае ён да тых палацаў, гдзе цасарэўна, аж усе дзъверы зачынены ды завалены каменіям. Зълез тут Каваль із кабылкі і пачаў адкідаць каменьне. Адкідаў трохі ды ѿ бача, што дзъверы зялезнія, таўшчэрэзныя, а на јіх па сямёх замкоў. Што тут рабіці? Думаў ён, думай ды ѿ паслаў мышку праведаці, гдзе цасарэўна. Пабегла мышка: ведама, яна ўсюды знайдзе шчыліну ды ѿ праплішчыца. Па немалым часе вярнулася мышка вельмі смутная ды ѿ жа, што Баба Яга замаразіла цасарэўну. Пачуў тое Каваль, зазлаваўся, скапіў булаву ды давај біць у съяні. Як рэзнуў раз-другі, дык съяна ј рассыпалася, бы порхаўка. Кінуўся Каваль туды, аж бача — ляжыць тут цасарэвіч, бы пласт. Баба Яга абярнула яго ў камень. Ляжыць цасарэвіч, бы жывы, а калі яго поруч у рад ляжаць адзінанцаёх ягоных дзяцюкоў, удалых дужасілаў\*). Усе яны, бы зроблены з каменя. Агледзіў Каваль, пашчупаў гэтых каменных людзёў ды ѿшоў да цасарэўны. Уходзе ён у тыя ледзяныя палацы, аж там усе зъ

\* ) аслікаў.

лёду, а мо' гэта толькі ўсе перавярнулася ў лёд. Стаяць ледзяныя дзераўлякі; яны абінневелі, быццам у вялікі мароз. Пад гэтymі дзераўлякамі стаіць ледзяны ложак, на ём полаг, быццам ізъ ѹнею зроблены. На ложку ляжыць цасарэўна, яна ўся ј прасьвечуе, ведама ледзяная, толькі зьверху паў ѹнеj. Падышоў Каваль ды як глянуў на цасарэўну, дык ня можа ј вачоў адвесьці ад яе, такая яна гожая і так яму спадабалася. Стаяць Каваль на адным месцу, бы ўкананы, а сонејка зь яго лобу так і съвеце, так і грэе цасарэўну. І пачала яна памаленку таяць ды таяць, пачаў лёд перш бялець, а потым чырвонець. Па немалым часе ляжыць цасарэўна, бы жывая, толькі ня дыхае. Даставу тут Каваль ізъ кішані пляшачку із жывою вадою ды пакрапіў цасарэўну. Заварушилася яна, адчыніла вочы ды паднялася. Тымчасам растаяў лёд у ўсіх палацах.

Адзелася цасарэўна, села на сваёго каня, ды пaeхалі яны туды, дзе ляжаў цасарэвіч. Абачыла цасарэўна брата ды даваі над ём пла-каць, убівацца. Думаў, думаў Каваль, што тут парадзіць, але нічога ня прыдумае. Вось стаіць ён ды глядзіць, як цасарэўна ўбіваецца.

Тым часове сонејка грэе ды грэе. Вось пачаў і камень мякчэць, пачаў цасарэвіч і ўсе ягоныя таварышы ізноў рабіцца людзьмі. Абачыў гэта Каваль, даставу ізъ кішані пляшачку із жывою вадою ды як пакрапіў јх, дык яны ачухаліся ды ажылі. Многа тут было радасьці, многа сълёзаў.

Вось і забраліся ўсе яны ў дарогу. А мышка ізноў залезла Кавалю за пазуху ды сядзіць. Выбраліся яны з палацаў ды пaeхалі лесам. Вось едуць яны ды едуць. А лес вялікі, што

і канца яму нямаш. Толькі чуюць яны, аж Кошча Несъмяротны за юмі гоніцца. Ад борздага бегу ягонага ўсхадзілася бура, лес трашчыць, ломіцца, вось так і кладзецца лоскам. Выступіў тут на сustrэк Каваль, аж Кошча Несъмяротны так і кінуўся на яго, але ня ўсьпей насесці, як Каваль съперазаў яго булавою. Ад першага разу ў Кошчы Несъмяротнага трэнула галава ды і рашчапілася на дзьве часці. Вось і пачалі Каваль із Кошчаю тузацца. Доўга яны вадзіліся, Гдзе ступяць, дык там зробіцца такая выскаць або возера, што і дагэтуль яшчэ можна бачыць іх у лесе. Але вось Каваль падагбаў Кошчу пад сябе, наступіў яму на горла ды падняў булаву, каб расквасіць яму мазгаўню. Бача Кошча, што прыішлі яму кашцы, даваў ён прасіцца, абяцае, што балеј ніколі ня будзе чапацца, а пачне жыць толькі ў балоце. Пусьціў яго Каваль ды паехаў барджэй да цэсара, каб парадаваць яго, што знаішліся дачка і сын. Вось прыехалі яны. Цэсар вялеў зрабіці свята ў усім гаспадарсьціве, аддаў за Кавалем замуж дачку цасарэўну ды зрабіў яго начэльнікам над усімі начэльнікамі.

Пачаў Каваль жыці-пажываці ды добра называці. Толькі мышка так і асталася ў яго за пазухаю. Калі Каваль робе добро, то яна ціхенка сядзіць, а як пачне рабіць ліха, мышка скрабецца за пазухаю, аж сэрца драпае воістрымі кіпдзюрамі. Доўга жыў Каваль, многа добра зрабіў ён у тым гаспадарсьціве. Яшчэ і цяпер яго людзі ўспамінаюць. Людзі кажуць, што Каваль да самае съмерці каваў і юншых вучыў каваць зялеза. Ён казаў, што ў каваля па локаць рукі ў золаце. Вось із тae пары і пачалі людзі каваці зялеза і рабіці сабе ўсе што трэба.

Але як ні добра было Кавалю з маладою жонкаю ў тым гаспадарсьцве, як ні паважалі яго, ён усе такі не забыўся сваю бацькаўшчыну. Раз зрабілася яму так моташна, што ј жыці ня можа, ходзе засмучоны, бы пад зямлёю. Пытаем яго жонка чаго ён такі смутны. Маўчаў ён маўчаў дыј кажа, што яму хочацца праведаць сваю роднаю матку, хочацца хоць разок зірнуць, што робіцца ў родным сяле. Давај тут жонка прасіць Кавала, каб ён павёз яе да свае маткі.

Забраўся Каваль у вялікаю дарогу, забраў із сабою жонку дыј паехаў. Доўга яны ехалі, доўга блудзілі па съвеце, нарэсьце прыблісія ў тое сяло, дзе жыла матка. Застарэлася яна, згорбілася дыј высахла ў шчэпку, а ўсе плакала па сыну, усе хацела абачыць яго перад съмерцяй. Прыехаў Каваль, знаўшоў матку ў старой хатцы дыј кінуўся на шыю, давај яе абымаць ды цалаваць. Узрадавалася матка, пачала плакаць, ня можа ј слова выгаварыць ад радасьці.

Нагасьцяваў там Каваль даўгі час, наўчыў суседзеў, як каваць зялеза ды рабіці ўсялякія прылады, а потым забраў матку дыј паехаў у чужы крај, у тое гаспадарства, дзе ўсе людзі роўна працуюць, з працы жывуць, адзін аднаму памагаюць, а затым і ліха ня маюць.—Мо' ј праўда, што ёсьць такі крај і такя разумныя ды добрыя людзі, а мо' яны дзе-колі век яшчэ будуць. Пабачым ці мо' пачуем, калі будзем жывы.

## ЗЬМЕЈ.

У неякім краю жылі людзі бы ў раю: гаравалі, працевалі ды ю бяды ня малі. Съвет вялікі; зямлі многа; усюды вольна, — працуј на хлеб, рабі ды Бога хвалі. І жылі там людзі ў ласца, ў згодзе, ўвесь дзянёчак гаравалі, працевалі, а аб ночы аддыхалі. А прыјдзе бяда — у згодзе ратаваліся ў прыгодзе: бедным, хворым памагалі, дык і ўсе бяды ня малі.

Толькі вось адкуль узяўся ј пачаў сюды лётаць страшны Зьмеј; пачаў лётаць, пачаў дабро цягаць, а нарэсьце ј людзёў хапаць ды к сабе цягаць. Нахапаў ен людзёў і давај ставіць сабе харомы. Нахапае адусюль людзёў, згоне јих у вадно месца ды прынукае ставіць харомы, акопаваць јих канавамі, абсыпаць валамі ды абароджаваць тынам, каб ніхто ня мог туды ўлезьці. Будуюць людзі, капаюць канавы, насыпаюць валы зямлі, бы горы, і патуль гаруюць, пакуль там і загінуць. А Зьмеј хапае ды валоча туды ўсе новых ды новых людзёў.

Нарабіў ён многа такіх гародаў, пралажыў паміж јих дарогі, лётае па јих ды цягае ў гароды ј людзёў і людзкое дабро. Працуюць людзі, загаруюць што-кольвек, а тут наляціць Зьмеј, абярэ ўсе, бы пожар, ды запрэ да сябе ў гароды, а людзі пухнуць ад голаду ды мруць, бы мухі. І чым далеј, тым гарэj: няма спосабу, няма ратунку ад ліхога Зьмея.

Тым часам тыя людзі, што јіх Зъмеј навалачыў у свае харомы, жаруць сабе людзкое дабро, нічога ня робяць ды толькі сала гадуюць. Дык вось ня толькі Зъмеј, але і яны, забыўшыся сваіх бацькоў ды братоў, пачалі па дарогах вылазіць із гародаў, бы мурашкі з мурашніку, пачалі хадзіць па съвеце ды адбіраць у людзёў ѡхняе дабро. І стала людзём гарэй ад людзёў, як ад Зъмея, бо, ведама, гэтых ліхіх слуг Зъмеевых вельмі многа. Яны, бы плојма, усюды знаходзяць людзёў і адбіраюць у јіх, што запарвуць. Няма ў јіх літасьці — із жывога скuru дзяруць.

І пачалі яны лічыць людзёў гарэй гавяды \*), пачалі саромяцца, што самі яны людзі, пачалі выдумляць сабе ўсялякія мянушкі. Хто назваў сябе зъмеем, хто ваўком або медзьвядзём ці ѡншым звяром, хто арлом, коршакам ці ѡншаю птушкаю, хто якім-колечы дзеравам, і гэтак яны ўсе далі сабе мянушкі. Толькі людзёў называюць яны праста людзьмі, быццам гэта најгоршае ѡімя. Дык вось скуль узяліся паны Сьвінскія, Ваўкі і ѡншыя...

Тым часам па старэй Зъмеј, абысьслеў і ляжыць, бы здыхата. Ляжыць ён на адным баку тысячы год; і пачаў ён гнісьці, пачаў так съмурдзець, што аж нос верне. Разыўшоўся тој смурод па ўсіх харомах, запаганіў увесь гарод. Съвежаму чалавеку нельга падыўсьці блізка да гароду, такі адтуль верне смурод, такі ліхі імпат ѹідзе ад таго Зъмея. Але панёве абнюхаліся ды ј кажуць, што гэта пах, што гэта толькі дурныя мужыкі ня знаюцца, што съмурдзіць, а што пахне.

Тым часам Зъмеј усе гніе ды гніе і так

---

\* ) жывёлы.

запаганіў гарод, што там і паном жыць ня можна. Началі яны адсякаць у Зъмея гнілых ногі або што другое. Адсякуць адно, а на замест таго вырасце пяць, а то і болі. Вось бы аднагодкі на пню. І разросцеся тој Зъмеј, бы гара, разросцеся і абняў увесь гарод. Загніўся гарод, паішоў смурод на увесь съвет. Прасьмярдзеліся панове ды і пачалі самі гнісьці, бы здыхата. Яшчэ гарэй стала людзём, бо панове гніюць, ядуць іх чэрві, точаць іх жуки; а што здаровыя, тыя ловяць людзёў, цягаюць у вагароджу ды загадуюць абмываць тој гноі ды карміць гэнаю здыхату. Служаць людзі дохламу Зъмею, служаць тым гнілым паном, аддаюць ім апошніе, а самі ходзяць галодныя, халодныя ды толькі за працу съвету божага ня бачаць. Гэтак і жывуць яны ад веку да веку. Адны ўміраюць, другія родзяцца і нямашака ніякае палёгкі. І да таго дажыліся людзі, да таго падурэлі, што і ня думаюць аб лепшым жыцьцю. Ім здаецца, што гэтак і трэба, што інакш жыць, дык і съвет звядзеца. „Гэтак жылі нашыя прадзеды і дзяды; трэ і нам уступіць у іх съяды“ — кажуць людзі ды і нічога ня робяць, каб зрабіць лепшае жыцьцё.

Але радзіўся ў тым kraю хлапчук. Быў ён вельмі худы: ды вось як заняпаў змалку, дык так і астаўся на ўсе жыцьцё. Ні панове, ніхто яго не чапае, бо ён такі нехлямажы, што нікому непатрэбны. Ен і вырас ужэ, але ўсе грае зь дзяцьмі, бы маленькі. І празвалі яго людзі Іванкам. Прастачком. Узімку сядзіць сабе Іванка Прастачок на печы ды злучынак цацкі складае, а ўлетку пясочак перасыпае зь дзяцьмі. Так пражыў ён год трыццаць.

Раз сядзіць Іванка Прастачок на зямлі каля прызыбы ды перасыпае пясочак, аж ідуть


тры старцы. Прыішлі яны к хаце дыј селі на прызьбе аддыхнуць. У сяле ні жывое душы — пан усіх выгнаў на работу. Пуста, хоць падпалі. Сядзяць старцы на прызьбе, супачываюць ды насыпаюць у лулькі тытуну. Хапіліся яны, аж няма агню дыј просяць Іванку, каб ён дастаў агню лулькі закурыць. Пабег Іванка ў хату, набраў у прыгоршчы жару дыј прыносіць старцом. Закурылі тыя лулькі, падзякавалі Іванку дыј пытаюць яго, што ён робе. — Пясочак перасыпаю — кажа Іванка, — бо што ні рабіць, то ўсе на паноў тахціць. А нашы людзі дурныя, цягнуць жылы ды з усяе сілы гнуцца, дзела спраўляюць, а ліха маюць, бо паны ўсе к сабе грабуць, з мужыкоў скуры дзяруць, а то ј зусім јіх к сабе бяруць, за съвет заганяюць, б'юць, калечачь, мучаюць, забіваюць і літасьці ня маюць.

Паслухалі тое старцы, галавамі паківалі, узяліся за струмэнты дыј загралі. Першы раз загралі — Іванку розум далі; другі раз загралі — у сэрца жаласьці нагналі; трэйці раз яны загралі — язык Іванку развязалі. Зьніклі старцы, а Іванка Прастачок стаў за дзела брацца дыј у съвет зьбірацца. Зрабіў дудку-весялушки ды заграў сабе так гожа, што ня толькі людзі, а звяры ј птушкі сталі яго слухаць, сталі ў круг зьбірацца. І пачаў Іванка Прастачок па съвеце хадзіць, у дуду граць, людзёў зьбіраць ды јім праўду казаць. Як заграе, дык і абачаць людзі, што вялікая крыўда на съвеце, што адны пануюць, другія гаруюць, адны багацьцю лічбы ня маюць, другія з голаду падыхаюць. І разнёсься ад Іванкае дудкі голас па ўсім съвеце. Пачалі людзі к таму голасу прыслухацца ды розуму набірацца, пачалі думаць ды гадаць, як за праўду пастаяць.

(Aa Gar. 24).

Ha toribki nhozzi, a sypappi j utyukki cranti aro cnyxauj





Учулі па палацах тој вялікі голас дыј сплохаліся слугі Зьмеевы, пачалі яны воjsька зьбіраць ды Іванку Прастачка шукаць. Чуюць голас на ўсходзе—шамялях яны туды. Палашы блішчаць, пікі, бы лес, тырчаць, гарматы грымаціаць, а Іванкі ня відаць. Стануць ціха, бы на паляваньню, слухаюць, стаяць. Аж тым часам чуюць голас на заходзе — грае дудка-весялушка, грае, людзёў навучае. Ёндзе пошчак ад сяла да сяла, па полю, па лесе ад краю да краю. Кінуцца яны на заход; гоняць коні, бягуць самі, шаблямі зьвіняць, на зыві вецер з гармат страляюць, ды Іванкі не спаімаюць. Гудзе дудка, грае: то засьвішча, то, бы бусел, заліскоча, то зацягне ценка, вось бы павучынъне, то так дробненька шчабечка, што ў паноў аж лыткі затрасуцца, а мароз бяжыць па съпіне, быццам мыш туды залезла дыј скрабецца пазурамі. Вось із тых часоў слугам Зьмея ні ўдзень, ні ўночы ані каліўца спакою, бо бяды яны сабе чакаюць, бы вол даўбні. Дудка съвішча, дудка грае; пошчак па съвеце гуляе, людзёў навучае. Яго ні злавіць, ні з гармат забіць. Ен вольна па съвеце гуляе, ніякіх загародак ня знае; хоць сам бязь цела, ды вялікаю сілу мае. Грае, грае, а як прыjdзе час, дык усіх ён парашуняе. Оj ты дудка мая, весялушка мая!

## РЫМША АБО ПАНУ НАВУКА.

Слухајце! Бо скажу вам ня казку, а шчыраю праўду. Дзе тое было, цяпер я забыўся, бо ўжэ, бачыце—старасьць. А ведама, калі з чупрны гінучь валасы, то ј памяць з галавы. Вось я забыўся, што сядоднячы абедаў. Не памятаю. А мо' ј нічога. Трапляеца ј гэтак. Кажуць-жа: часам із квасам, а парою зъ бядою, ці бо — з вадою.

Цяпер ліха, жаляцца маладзічкі, а даўчеј было гарэj. Вы таго не памятаеце. Ня вельмі даўно тое было, яшчэ за паншчыну. За паншчынаю было добра, калі трапляўся добры пан. Але дзе трапляліся такія добрыя панове? Болі былі не панове, а зывяр'ё паганае. Як трапіцца такі нягодны пан, то хоць лажыся дыj паміраj—нічым яму ня ўгодзіш. Кажуць-жа: зачыні чарту дзьверы, то ён у вакно. Гэтак і ліхі пан. Ты яму годзіш, шчыра робіш, а ён табе ўсе крычыць: „Ня так, шэльма, ня так, нягодніку,”—і есьць цябе поедам, есьць, зьневажае, зьдзекуеца. А чуць што—жыўцэм скуру злупіць. Оj цяжка, вельмі цяжка было за ліхімі панамі. А ліхія панове траха \*) былі ўсе.

Вось у вадным двары быў такі ліхі пан. Чаго толькі ён не вырабляў! Як толькі ён не назьдзекаваўся над людзьмі. Съцёбаў ён і мужы-

\*) блізу што.

коў і бабаў, старых і малых. Расьцягнуць бы-  
вала маладзіцу або дзеўку, камісар паказуе  
палцам дыў кажа: Пане о! — Лупі па о, — кажа  
пан, і хурман пачне пярэсьціць, што аж пар-  
вале. Не аднаго ён засъцёбаў на съмерць і ні-  
кога не баяўся. А людзёў ён лічыў гарэй за  
сабакі.

Ня мог тој нягодны пан ужэ балеј нічога  
прыдумаць, каб назьдзекавацца над людзьмі,  
вось і вялеў ён, каб мужыкі прыводзілі на про-  
даж валы толькі ў двор; а па канцох сяла па-  
ставіў рагаткі, дыў не дазволіў праехаць да му-  
жыкоў ніякаму купцу. Вось і павялі людзі  
ў двор валы на продаж. Але прывядзе хто вала,  
а пан і кажа: „Што-ж ты прывёў, асёл? гэта-ж  
ня вол, а казёл.“ — І заплаце, бы за казла, а то  
яшчэ пашле на стаjnю ды ўсыпе паўсотні га-  
рачых. Доўга мучыліся бедныя мужыкі з такім  
нягодным панам; доўга цярцелі, бо што зробіш,  
каму пажалісься!? Ведама, паны за панамі ј цяг-  
нуць.

Але знаішоўся адзін чалавек, што адпраціў  
тamu пану за ўсі людзкія сълёзы ды за крыўду.  
Вось як тое было. Быў там удалы, здатны дзя-  
цюк. Рана ён асірацеў, але ј адзін узьбіўся такі  
на гаспадарку. Горды быў дзяцюк. Ніхто яго  
ніколі ј палцам не зачапіў. Прыводзіў ён у двор  
на продаж вала. Абачыў пан, выішаў на ганак,  
дыў кажа: „Што-ж ты прывёў, асёл! гэта-ж ня  
вол, а казёл“. — Пазірнуў тој дзяцюк, што блізка  
нікога няма кляя пана, паказаў яму папліску  
дыў пытае: „Што гэта, пане, бяроза ці лаза?  
Я-ж прывёў да цябе вала, не казла...“ І даваў  
пярэсьціць, даваў дубасіць пана тою папліску.  
Рэзаў, рэзаў, пакуль сам здаволіўся. „Вось-жа  
табе, пане, затое, што ты людзёў мучыш. Калі

вычухаеш гэта, то чакај мяне яшчэ трэ́чы; трэ́чы я зды́му зь цябе скуру.“ — Сказаў гэта тој дзя́цюк ды́ ўцёк у лес. А ведама, якія даўнеј былі цёмныя ды густыя лясы. У јіх жыві, колькі хо-чаш, ніхто цябе ня трапіць. Знаішла дворня пана бяз памяці, так яго вымасіў тој дзя́цюк. Толькі на трэ́ці дзень трохі ачуваўся пан і вялеў злавіць Рымшу — так звалі таго дзя́цюка. Ды куды там — яго ј сълед ветрам замяло. Траха \*) сем тылнеў пракачаўся пан; чуць чарту душу не аддаў. Якіх толькі дахтароў ня прывозілі — нічога не памагае, бо яму мабыць Рымша адса-дзіў печанцы. А што ўложа хам, то ня выіме ј пан.

Але па немалым часе прыехаў у двор якісь Вугорац. У яго ўсялякага зельля, усялякае ля-кобы! Рад пан, кланяецца, просе таго Вугорца, каб яго палячыў. Пагасціціваў Вугорац у двары ды́ давај лячыць пана. Вялеў гэта ён напаліць лазнью; павёў пана туды, пасадзіў яго на лаўцы ды́ вялеў аберучкі дзяржацца за жэрдачку, а сам пачаў націраць пана ўсялякімі мазьмі. Сядзіць пан, трymаецца аберучкі за жэрдачку ды толькі крэкча. Але ня доўга ён так сядзеў: выцяг \*\*) Вугорац ізь кішані суромец, прывязаў јім да жэрдачкі панскія рукі, заткнуў пану вех-циам горла, узяў хварасьціну ды́ кажа: „Што гэта, пане, бяроза ці лаза?—Я-ж прадаў табе вала, не казла.“ — Бача пан, што гэта Рымша, а ня Вугорац, хоча кричаць, але ня можа, бо вехаць у роце. Круціцца пан, бы ўон на гарачај сква-радзе, а Рымша дастаў з-пад палы канчук і давај хрысьціць нягоднага пана па чым папала.

---

\*) блізу што.

\*\*) выцягнуў.

Лупіў, лупіў, траха ўсю скuru зъдзер дыј давај пасыпаць пана сольлю. Замлеў пан ад болю. А Рымша сеў на коні дыј паехаў сабе. Толькі яго ј бачылі. Усе думалі, што ўжэ таму пану прыјшлі капцы. Але ліхога ј съмерць не бярэ: на вясну трохі вычухаўся пан і хацеў ехаць заграніцу на воды, але, бачыце, грошаў нямаш. І ўзду маў ён прадаць лес.

Пајшла погаласка і пачалі купцэ аглядаць лес. Таргаваліся яны, таргаваліся, ды ніяк не сцануюцца \*), бо пан вельмі даражыўся. Толькі вось прыехаў бачно вельмі багаты купец. Павёў яго пан аглядаць лес. Хвале пан лес, а купец толькі ўсе адводзе яго ў гушкар ды ў нетру. Забраліся яны ў такі гушкар, што ј съвету Божага не бачно; вось купец і давај абыјмаць хвоjі, сажням мераць таўшчыню. Абхапіў і пан адну хваjіну, а купец борзъдзенка выхапіў ізь кішані суромец дыј прывязаў пана да хвоjі. Бача пан, што тут не пярэліўкі, і хацеў крычэць, зваць на ратунак, але так спалохаўся, што няма голасу. Купец паказаў яму папліску дыј пытае: „Што гэта, бяроза ці лаза? Я-ж, кажа, прадаў табе вала, не казла“.—Дагадаўся пан, што гэта Рымша. Тымчасам Рымша запхаў пану мохам рот дыј давај пярэсьціць па чым папала ды прыказаваць, каб балеј ня зъдзекаваўся над людзьмі. Біў, біў Рымша пана, чуць на съмерць не забіў ды так і кінуў прывязаным да хвоjі, бы здыхату. Так да вечара і ўсеньку нач правісеў пан на хвоjі, чуць яго нудзьга ня зъела, пакуль дворня знаjла. Тут ужэ пан цэлы год пракачаўся: усе ня можа ачунияць. Радзяць пану ехаць на воды. Прадаў гэта пан лес, прадаў

\*) не зъмяркуюцца аб цану.

збожжа ды статак. Забраў многа грошаў дыј давај выладжавацца на воды.

Тымчасам Рымша ўсе цікуе за панам. Толькі пан выехаў із двара ды ўехаў у лес, як Рымша ўжэ зрабіў на яго пастку. Паставіў ён на дарозе ганоў на трое адзін ад аднаго двух конных малцаў із даўгімі папліскамі. Толькі пад'ехаў пан, як першы малец трасе папліску дыј крычыць: „Што гэта, пане, бяроза ці лаза?“ А сам па каню дыј наўцекача. — „Лавеце, лавеце! — крычыць пан, — то-ж нягоднік Рымша“. Хурман адрэзаў пастронкі, сеў на каня дыј пагнаўся за малцам. Але тој сунуў у лес і хто ведае куды дзеўся. А хурман панёр дарогаю ўперад моўярстоў дзесяць. Тымчасам заехаў уперад перад панам другі малец, паказаў папліску дыј пытае: „Што гэта, пане, бяроза ці лаза?“ — „Лаві, лаві яго нягодніка! — крычыць пан на лякая, — то-ж Рымша“. Ускочыў лякаў на другога каня дыј пагнаўся за малцам. Астаўся пан адзін. Тут Рымша высунуўся з-за выскаці дыј паказаў пану папліску: „Што гэта, пане, бяроза ці лаза? — Я-ж — кажа, — прадаў табе вала, а не казла.“ І давај дубасіць ды перыць пана тою папліскаю. Зъбіў Рымша пана на горкі яблык, забраў усе гроши дыј паішоў сабе ў лес, у сваю зямлянку.

Кажуць потым Рымша многа добра рабіў людзём. Яшчэ дагэтуль у цёмным лесе сярод балота стаіць гара. Яе называюць Рымшаваю Гарою. Гэта паміж Запольлям і Навоселкамі (Мозырскага павету). Моў ведаец? Дык кажуць — там жыў тој Рымша.

## БОРТНІК.

Было вельмі лагоднае падвор'е: вось так павядзі языком—бы мёд. Гэта ўжэ якась на вясъне шерад летам. Ведама,—пагода харошая; сонејка звязе, аб ночы прајшоў цёплы дожджык зямля выкупалася, напілася вады—усе расьце, бы на дражджах. Прылажы вуха да травы, дык і чуваць, як яна расьце. А краскі цвітуць, бы жар гарыць. Ад ёх цяплінёй і нясе, і такі пах ѹідзе, што ўсе-б нюхаў і ніколі-б не нанюхаўся. Зраньня вывала мядовая раса дыј разълілася па красках, па траве ј па зямлі, быццам узяў хто ды сытою ј апышскаў усю зямлю. Сонејка паднялася ўгару ды так прыгрэла, што ізъ зямлі аж пара клубам паішла, паваліла, бы з гаршка. А сонејка ўсе грэе, усе пячэ. Куды ні глянь—усе блішчыць, палыскуецца ды так і трасеецца, бы гаршчок у печы, як у юм кігіць вада. Раса высахла, а мёд так і астаўся на траве ды на красках. Чмялі, пшчолы ј матылі лётаюць, гудуць над краскамі ды ссуть мёд.

Бортнік панюхаў паветра, лізнуў языком—чуе, аж соладка, і пацёгся ў лес, дзе на адрох стаялі пшчолы. Ідзе ён ды ѹідзе, аж чуе—равуць пшчолы немым голасам, аж лес дрыжыць. Прыслухаецца Бортнік, аж мармычуць медзьвядзі.—Ну—думае—гэта яны напалі на пшчолы.—Пабег Бортнік ратаваць. Бяжыць ён дзень, бяжыць другі—чуе: пшчолы равуць, медзьвядзі мармычуць, а дабегчы ня можа. Толькі на трэці дзень

дабег ён да таго месца; бача, аж два медзьвядзі напалі на пшчалу, задралі яе, а самі ляжаць ды смокчуць мёд. Высмакталі яны пшчалу, толькі дрэбы асталіся. Падбягае тут Бортнік, а медзьвядзі сталі на заднія лапы ды на яго ј кінуліся. Падбег адзін мядзьведзь, разявіўся ды на Бортніка, а ты ј ухапіў аднэй рукою за язык, я другую засунуў у горла па самое плячо, учаціўся за хвост ды як пацёг, дык і вывярнуў медзьвядзя трывухамі на верх. Раве ты ј мядзьведзь не сваім голасам, а другі, як абачыў тое, дык пусьціўся ўцекі. Бортнік за ѹм. Мядзьведзь дабег да ракі, кінуўся ў ваду ды пераплыў на другі бок. Падбег Бортнік да ракі. Як тут перајці? Глыбака, а плаваць ён ня можа. Думаў, думаў Бортнік, ухапіў сябе за чуб ды як шыбануў, дык і перакінуў цераз раку. Спалохаўся мядзьведзь, бяжыць ды толькі хвастом круціць. Але вось дагнаў яго Бортнік, ухапіў за хвост ды давај маҳаці наўкола сябе. Маҳаў, маҳаў; тым часам як адарвецца хвост ды паляціць мядзьведзь, ды ўрэжацца галавою аб дуб, дык і дух ізъ яго выперла. Злупіў Бортнік із гэтага медзьвядзя скuru, развесіў яе на дзераве і пажоў да першага медзьвядзя. Приходзе ён, аж тут назьбіралася на медзьвядзя крумкачча, бы хмара; дзяўбуць яны ў медзьвядзя вантробы, а ён качаецца ды раве. Бортнік адагнаў крумкачоў, дабіў медзьвядзя, а зь ягонае скuru зрабіў сябе кажух.

Разглядае Бортнік тую пшчалу, што медзьвядзі задралі, бача ажно гэта ягоная пшчала. Узяў гэт ён еўныя дрэбы ды давај іх паліваць мядовым сокам із краскаў. Аблівае ды аблівае, а косьці ўсе абрастаютць мясам. Вось пшчала заварушылася ј ажыла. Ажыла яна, распусціла

крылы ды ј дзякуе Бортніку, што спас яе ад съмерці: — Я табе — кажа — згаджуся ў прыгодзе, — а сама, бзым! ды ј паляцела.

Пајшоў Бортнік далеј і зајшоў у цёмны густы лес. Але вось узьнялася бура. Трашчыць лес, ломіцца, а віхор так і круце, так і кладзе дзераўлякі да самае зямлі. Загрымацела, бліснула маланка, а пярун адзін за адным так і смале так і грэе. Як трэсьне ў дуба або ў хвою, дык і распаласуе ад самога верху аж да нізу. — Ну — думае Бортнік — сядоднячы Ільля многа чарцеј напалюе. —

Толькі вось лінуў дождж ды такі, што бы зь вядра. Куды тут скавацца? Бача Бортнік, што якаясь птушка зьвіла сабе гняздо на сямёх дубох. І палез ён туды, каб скавацца ад дажджу. Падлазе, аж там цэлыя палацы. Улез Бортнік у тыя палацы і азіраецца наўкола, каб чаго не запэцкаць, так там усе блішчыць і зъяе, аж палыскуеца. Праслаў ён свой кажух, лёг ды ј пакуруе сабе піпачку. Тым часам дождж лупіць, бы з латака льле. Зрабілася цёмна, як пасярод ночы. Толькі як блісьне, блісьне маланка, дык аж вочы сълепе. А як трэсьне пярун ды загрыміць ды прыцісьне, дык аж палацы трасуцца, быццам јіх трасца калоце. Перахрысьціўся Бортнік, бо стала яму вельмі смутна.

Але вось так забліскала, што стала зусім відаць. Зірне Бортнік, аж перад юм стаіць такая гожая дзяўчына, што ні ў казцы сказаць ні пяром напісаць. Стаяць яна ды косы перабірае. А косы ў яе даўгія, аж да пят. — Мабыць гэта русалка — думае Бортнік. Ён чуў ад людзёў, што ў лесе русалкі спадманююць мужчын; абыўмуюцца, цалуюцца ды казлычуць датуль, пакуль не заказлычуць на съмерць. Або спадманююць песьнямі да ракі і там топяць дурных дзяцюкоў

Дзяўчына глянула на яго і кажа—Ня боіся мяне, добры чалавеч! Я табе не зраблю ліха. Цяпер я буду табе служыць усе жыцьцё. Толькі ты вызвалъ мяне з гэтае няволі.—

І пачала яна рассказаваць, што за сінім морам, за высокімі гарамі, за балатамі ды за лясамі ё вялікае гаспадарства. Там жывуць людзі ўсі гожыя: белыя ды румянныя, бы кроў з малаком. Там і яна жыла ў роднага бацькі, роднага бацькі—слаўнага гаспадара; у роднае маці, роднае маці—слаўнае гаспадарыні. Але наляцеў на тое гаспадарства вялікі зъмеі і хапаў людзёў најхарошых ды најудальших, хапаў і еў або выносіў за сіняе мора, за высокія горы, за балаты ды за лясы і там раськідаў юх па съвеце. Шмат людзёў асіраціў ён у tym гаспадарстве, шмат ён там праліў людзкіх сълёзаў. Зжаліўся над людзьмі славны гаспадар—моі родны татуля і аб'явіў усім дужасілам,\*) што хто таго зъмей злове ды ўходае, за таго славны гаспадар—моі родны татуля аддасць мяне замуж.

Прачуў тое страшны зъмеі, прачуў ды пранюхаў, пабіў воіська адважнае, паламаў засаўкі зялезнныя, павысаджаваў дзіверы дубовыя ды ўхапіў мяне ад славнага гаспадара—роднага татумі, ад славнае гаспадарыні—роднае матулі і панёс мяне за сіняе мора, за высокія горы, за вялікія балаты, за цёмныя лясы, прынёс сюды ды скаваў у гэтым палацы. Сам і дагэтуль вылятае ды людзёў цягае. Была тут адна божая пішчолка. Яна кожны дзень да мяне лётала ды вестачкі насіла ад славнага гаспадара—роднага татулі ды ад славнае гаспадарыні—роднае матулькі. Толькі вось ужэ дні тры праішло, як яе няма. Чула я—раўлі медзьвядзі, раўлі страшна, аж

\*) людзём із дужој сілаю, асілкам.

зямля дрыжэла. Чула я — крычэла пшчолка, немым голасам крычэла ды прасілася ратунку. Крычэла-крычэла ды ј заціхла. Мабыць медзьвядзі маю пшчолку задралі.

Задраць яны задралі — кажа Бортнік — пшчолку задралі, але затое свае скуры мне аддалі. Во, гэта ј скура з аднаго медзьвядзя, — паказаў Бортнік на свой кожушок. Цасарэўна ўхапіла ты ј кожушок ды ј напранула на сябе. Бача яна, аж у мядзьведжај шэрсьці асталася тая пісулька, што несла пшчала. Перачытала яна ту ю карту ды ј кажа: „Пішуць славны цэсар — мой родны татуля ды славная гаспадарыня, — мая родная матулька, каб я ў зьмея выведала, чаго ён баіцца і хто яго можа здалець. Але як мне яго пытаці, калі ён ня хоча ј размаўляці?

— Не бяду — кажа Бортнік — мая краля, бо я хоць загіну, цябе не пакіну.

— Ой, саколе моі ясны, як табе ізъ зьмеям цягацца, калі яго ўсі людзі баяцца?

Тым часам загрымелі грымоты; паказалася сонејка з-за хмары. Так і зазыялі залатыя палацы. Але вось ізноў усходзіўся віхор. — Ой, хаваіся, саколе моі ясны! — кажа Бортніку цасарэўна — гэта-ж ляціць сюды зьмеј.

Спалохалася цасарэўна, пачапілася Бортніку на шыю ды ј вісіць, бы няпрытомная. Ухапіў Бортнік яе на бярэмя ды давај Бог ногі: выскачыў із палацаў ды ј паперся ў гушчар. Ці доўга, ці каротка ён нёс цасарэўну, толькі ўмарыўся ды ј прысеў пад дубам, каб адыхацца хоць крыху. Тым часам вярнуўся зьмеј у свае палацы. Чуе — чужым духам пахне, Давај ён шукаць цасарэўну. Бача, аж адчыненая дзвёры. Дагадаўся зьмеј, што хтось украў цасарэўну, зазлаваўся, грызянуў сябе за хвост ды ј

паляцеў даганяці. Ляціць зъмеј, а ад тае шыбчыні пад ѹім аж лес гарыць. Чуе Бортнік, што зъмеј ужэ блізка, ухапіў цасарэўну на бярэмі ды і пусьціўся на балота. Гразка—ведама балота, толькі паміж дрыгвы купіны тырчаць. Цасарэўна моцна ўхапілася за шыю ды трymaeцца, бы клешч. А Бортнік скача сабе ды скача з купіны на купіну. Так і дабраўся ён да астраўка.

Тым часам даляцеў зъмеј да балота ды і думae, што мабыць згубіў сълед, бо цераз балота ніхто ня можа праїці. Вярнуўся зъмеј у палацы ды давај адтуль нюхаці сълед ды јці за Бортнікам. Бача Бортнік, што зъмеј згубіў сълед, паслаў цасарэўне ј сабе лісьця і ляглі яны спаць, бо ужэ ноч надыішла. Ляжаць яны сабе ды гукаюць, а тым часам і ночка праїшла. Ведама, улетку, якаяnoch. Заснулі яны, як ужэ ўзыішло сонејка. Ужэ пачало прыпякаць, а яны съпяць, бы ўмерлыя, съпяць і ня чуюць, што зъмеј прэ цераз балота проста на астравок. Прыйяло сонејка, загулі чмялі ды пшчолы над краскамі — зъбіраюць мёд. А Бортнік съпіць і нічога ня чуе. Вось ужэ эъмеј на астраўку, вось-вось нападзе ды і пажрэ Бортніка разам із цасарэўнаю адным хламам. Першы спужаўся зъмея заічык баязьлівы, усхапіўся з-пад куста, прылажыў вуши ды як суне, ды ад страху наскочыў якраз Бортніку на нос. Чмыхнуў Бортнік ды і прачхнуўся. Прачхнуўся ён — чуе, аж зъмеј блізка; хапіў ён цасарэўну на бярэмі ды папёр далеј цераз балота. Бег-бег, дабег да ракі. Рака глыбокая ј шырокая. Як тут перабрацца на другі бок? Стaijіць ён на беразе ды і думае; бача, аж у раццэ грае шчупак.

— Шчупак, шчупак! — просе Бортнік — перавязі нас на другі бок ракі.

— Ня маю калі,—трэ'лавіці плоткі. — Вільнуў хвастом дыј паплыў.

Вось ляціць шуляк\*). Бортнік давај яго прасіці—Шуляк, шуляк, перанясі нас на другі бераг.

— Няма калі,—трэ'лавіць птушкі ды карміць дзеткі.—Махнуў шуляк крыламі дыј паляцеў. Прыляцела да ракі пшчолка піці ваду. Бортнік і просе яе:—Пшчолка, пшчолка! перапраў нас на другі бераг.—Добра—кажа пшчолка—я ўвесь век раблю на людзёў і на Бога. Садзецеся на мяне.—Селі Бортнік із цасарэўнаю на пшчолку, а яна растапырыла крылцы ды вум! і пералацела цераз раку. Дабег зъмеј да ракі ды давај рабіць мост. Навырываў з карэнням дубоў, нацягаў у раку дыј загаці ваду ада дна аж да верху. Яшчэ ј дагэтуль там ляжаць на дне ракі цэлыя дубы.

Тым часам Бортнік дабраўся да гасподы. А ведама, у гасподзе кожны съмялеўши. Толькі вось па немалым часе і прэ зъмеј. Што тут рабіць? Ухапіў Бортнік зубель, запаліў яго дыј выскачыў з хаты. Зъмеј тут на яго ј напаў, а Бортнік і ўсадзіў зубель зъмею ў горла ды давај зь јім біцца. Ці доўга ці мала яны біліся, толькі зъмеј пачаў над Бортнікам браць верх. Бача Бортнік, што яму прыходзяць капцы, уздумаў аб тэй пшчале, што адратаваў ад съмерці, дыј гукнуў яе на помач. Толькі ён клікнуў:— Пшчала, пшчала, памажы ў прыгодзе!— як сыпне сюды цэлы рој пшчолаў, ды як нападуць яны на зъмея, ды пачнуць яго кусаць, ды пачнуць грэць. Круціўся, круціўся зъмеј дыј зъвіўся, бы вужака. Усхапіўся Бортнік, ухапіў сяке-

\* ) каршун.

ру дыј адсек зъмею голаў. Доўга круціўся зъмеј без галавы, круціўся, аж яму выкапаў. Падзякаваў Бортнік пшчале, дабіў зъмей дыј зъдзер ізъ яго пярэстаю скuru. Рада цасарэўна, бы на съвет нарадзілася, дзякуе Бортніку і просе яго, каб ён пајшоў зь ёю ў тое слайнае гаспадарства, да слайнаага гаспадара — да яе роднага бацькі, да слайнае гаспадарыні—да яе роднае маці, каб пајшоў туды.

Забраўся Бортнік у вялікаю дарогу, узяў із сабою капу лапцёў, цагала, крамянец, ды губку, палажыў у торбу зъмяінаю скuru дыј пајшоў з цасарэўнаю ў слайнае гаспадарства, за сіняе мора, за высокія горы, за вялікія балаты, за цёмныя лясы. Ідуць яны ды ѡдуць; перајшлі лясы, перајшлі балота, падходзяць да гораў. А горы высокія аж да неба. Пачалі яны лезьці на горы. Лезьлі, лезьлі, дык і канца няма. Бачаць яны, аж на дубе арлінае гняздо, а ў гнязьдзе малыя арляняткі. Сядзяць арляняткі, раты разываюць ды есьці просяць. Накармілі яны арляняткі, а самі селі аддыхаць. Тым часам на гняздо напала куніца. Яна хацела падесьці арляняткі. Тут Бортнік як перацягнуў папліскаю куніцу, дык яна ј выпруцілася. На гэтых час налятае арол. Абачыў ён, што Бортнік абратаваў малыя дзеткі і кажа — Прасі, чаго хочаш.—Перанясі нас цераз гэтыя горы,—просе Бортнік.—Добра, садзецеся на мяне. Селі гэта яны на арла, а ты ј і перамчаў јх цераз высокія горы ды цераз сіняе мора. Падзякавалі яны арлу дыј пајшлі да слайнаага гаспадара ды да гаспадарыні. Ідуць ды ѡдуць, распытуюць дарогу. Напасьледак, прыјшлі яны да гаспадарскіх палацаў. Прывялі јх да гаспадара ј гаспадарыні.

— Якія вы людзі? — пытае цэсар — адкуль вы прыјшлі?

Не пазнаў ён свае дачкі, так яна паблажэла ў зъмея ды зъмянілася. Але як учула цэсарыха голас, дык і пазнала дачку. Тут яна кінулася ёй на шыю і давај цалаваць ды абыјмаць. Тым часам Бортнік дастаў із кајстры скuru зъмееву дыј праслаў яе на зямлі. Спалохаліся ад аднае скуры ўсі тут князі ды баяры. Давај цэсар пытаці Бортніка, як ён вызваліў цасарэўну. Расказаў Бортнік, а гаспадар із гаспадарыняյ пасадзілі яго із сабою за стол і давај частаваць. Па немалым часе аддаў цэсар за Бортніка сваю дачку — харошаю цасарэўну, і сталі яны жыці, пажываці ды людзёў не забываці. А па съмерці гаспадара цэсара стаў гаспадарыць у tym гаспадарстве Бортнік. Пры јім добра было ўсім людзём, бо ён памятаў, што ты ѹ најдужшы, хто робе дзеля людзёў і дзеля Бога.

## АСІЛАК.

Жылі сабе дзед ды баба. Жылі яны ў згодзе: любіліся-кахаліся ўсе жыцьцё. Разам гаравалі, працевалі, разам аддыхалі. І былі шчасльвыя, толькі ў вадным ня даў Бог ім уцехі — пражылі ўвесь век і ня малі дзяцеj. — Хто нам на старасьці вады падасьць? — Часта гаманіла баба і хвартухом уцірала сълёзы. — Ня плач, баба — разважаў яе дзед, — ніхто, як Бог. Ён міласълівы, мо' яшчэ ј парадуе нас на старасьці. — Баба пакідала плакаць і щіханька сымілася. Бывала яе вочкі блішчаць ад радасьці, дарма, што твар, бы ральля, увесь зморшчыўся. Ведама, чалавек ніколі ня кідае надзеі на шчасьце, бо без надзеі нельга жыць на съвеце.

Раз быў съвяты дзень. Вясна. Чуць заішло сонца. Вечар цёплы, пагодны. Павячэралі дзед із бабаю ды і паселі на прызыбе. Сядзяць яны ды завідуюць, як гуляюць на загуменнюю суседнія дзеци. Ужо пачало цямнеть, на небе заблыскалі зоркі, хацелі яны юсьці спаць, як вось бачаць: паказалася на небе вялікая ј ясная зорка. — Мо' гэта душачка маіго дзіцяці, — думает баба. Чуць яна гэта падумала, як тая зорка ј пакацілася па небе: коціца ўсе бліжэй ды бліжэй і ўсе расьце. Вось яна ўжэ над самым сялом гарыць, бы капа сена. Спалохаліся людзі, а зорка трэннула над самым сялом на кускі, адно ѹскры пасыпаліся на зямлю, і пагасла. Адна ѹскра ўпала бабе да самых ног, бы чырвоны гаракы каменчык. Ля-

жыць ля прызыбы каменчык, ясны, як зорка. Спалохаліся дзед із бабаю, а потым, як трохі ачухаліся, дык і кажуць у вадзін голас: „Мо' гэта Бог нам даў дзяцё?“ Узяла баба тыў камень, палажыла яго ў пялёнкі, і панесла ў хату. Толькі разъдзьмухала яна агонь ды зас্বяціла лучыну, бача, ажно праўда: у пялёнках ляжыць не камень, а такі гожы хлапчук, што ня можна ј сказать. Не нарадуюцца дзед із бабаю,—так і не лажыліся яны ўсю ноч. Расьце хлопчык, бы рыжок, расьце хлапчук ды сілы набіраецца. І скора ён стаў такі дужы, што яго ніводны најдужшы мужчына ня можа ўходаць. Вырас асілак, убраўся ў сілу і давай ён зьбірацца ў съвет. Як ні ўпрашалі дзед із бабаю, каб ён не пакідаў юх на старасьці,—куды там.—Няма чаго мне тут із вамі сядзець ды куры заганяць. Я паіду шукаць нéпрыяцелеў і ці сам загіну, ці нéпрыяцелеў загублю. Няма чаго рабіць—прыгатавалі дзед із бабаю сваіго сынка ў вялікаю дарогу і з плачам прапусьцілі яго за сяло. Тут яны разъвіталіся ј вярнуліся да моў, бо далеј не маглі јці, — вельмі ўжэ былі старэнкія.

Ужоў Асілак—так яго ўсі звалі—у цёмны лес ды так зас্বістаў, што аж лісьце пасыпалася. Спужаліся птушкі, паҳаваліся ў вецыце або ў лом. Спужаліся дзікія зывяры, паҳаваліся, хто куды мог. Жыло ў гэным лесе сем братоў, сем разбоінікаў. І ніхто ня съмеў прајці або праехаці пераз тыў лес. Жылі яны там і нікога не баяліся. Пачулі разбоінікі тыў съвіст і паішлі проста на Асілка. Тым часам Асілак выїшаў на парасельку, наклаў агню, сядзіць сабе ды на ражэнчыку пячэ сала. Тут яго разбоінікі ј абступілі адусюль.

Якія вы людзі і што вам трэ'? — пытаецца Асілак.—Хто ты такі, што пасъмеў прыјці ў наш лес?—пытае старшы разбоjnік.—Хто я—пазнаеш, як памераесься за мною сілаю, а лес ня твој, а божы, Бог даў лес на патрэбу ўсім людзём.—Гэта наш лес; гэта нашая гаспадарка. Мы тут тубалцы з даўных часоў. — Вы разбоjnікі. Вы разбоям запанавалі гэтым лесам. А я прыјшоў, каб адобраць у вас божаю пушчу і даць ўсім людзём.—Ого, які ты дужы! Давај пярвеj паходзімся, хто з нас дужши.—Давај.—Узяў старшы разбоjnік зялезнаю булаву ў дзесяць пудоў і стаў перад Асілкам. Асілак азірнуўся наўкола, бача — непадалечку стаіць вялізазны дуб, што ў трох не абняць. Ухапіў гэта Асілак тыj дуб дыj вырваў з карэнням. Абачылі тое разбоjnікі, спалохаліся ј давај прасіцца, каб ён ня губіў jіх.—Будзь у нас старшим і тады мы ўсім съветам запануем.—Не—кажа Асілак,—ня дзеля таго я прыјшоў, каб съветам панаваць, а на тое, каб аслабаніць съвет ад паноў, бо ўсялякі чалавек сам себе пан. А хто хоча быць панам над юншымі людзьмі, тыj моj непрыяцель.—І давај тыя сем братоў, сем разбоjnікаў прасіцца, каб Асілак узяў jіх да сябе ў сябры.—Добра—кажа Асілак. І пајшлі яны разам.

Лідуць себе яны ды ѡдуць ад аднаго сяла да другога. І ўсюды Асілак усе адно кажа, што ўсі людзі самі себе панове, што ўсе Бог даў на патрэбу ўсім людзём. У яго гэт'кія прыслоўі былі. Ён яго заўжды казаў — Еж хлеб і людзём даj. І—жыві, спажываj ды людзёў ня ўжываj. Ведама, хто любе кусацца, таго ј другія кусаюць. І пачаў Асілак навучаць, каб людзі жылі ў згодзе ды ў ласца.—Тады—кажа — ніякае ліха зь юмі ня справіцца, бо згодная

грумада, бы адзін вялікі чалавек, вялікі асілак,  
дужшы за ўсіх асілкаў.

Пајшла тая прачутка па ўсім съвеце. Спа-  
лохаліся панове і давај лавіць Асілка. Доўга  
яны шукалі яго ды ўсе не маглі знаці. Але  
вось тыя сем братоў, сем разбоjnікаў захацелі  
самі быць панамі, змовіліся яны, каб выдаць  
Асілка. Панове рады, называюць разбоjnікаў  
сваімі братамі, кланяюцца јім і даюць јім два-  
ры, многа грошаў і ўсялякага добра. Давај гэ-  
та разбоjnікі падмаўляць людзёў, каб яны вы-  
далі бунтара-Асілку. Адных падмовілі, другіх  
застрашылі, а трэціх падпаілі. Ведама, заўжды  
многа зноjdзеца дурных людзёў, што яны га-  
тавы самі ў вяроўку лезьці. Яны ј сказали па-  
ном, дзе жыве Асілак. Набралі панове маска-  
лёў і напалі на Асілка. А ведама маскаль, яму  
як загадаюць, дык ён і роднага бацьку зарэ-  
жа. Асілак tym часам нічога ня ведаў і лёг на  
супачынак. Тут маскалі напалі на яго, звязалі  
вяроўкамі і вядуць да паноў. Забралася шмат  
людзёў. Шкада јім Асілка, але няма чаго ра-  
біць. Ня могуць адабраць у маскалёў добра-  
га чалавека. Вядуць маскалі Асілка ў двор,  
а людзі цягнуцца ззаду. Мужыкі маўчаць, апусь-  
ціўши галавы, а бабы плачуць ды божка-  
юць: „На каго-ж ты нас пакідаеш? Хто-ж нам  
скажа добрае слаўцо?“ Тым часам забралася  
паноў, што хоць гаць гаці ды па галавах хадзі.  
Бы ваўкі над здыхатој завылі, што Асілка зла-  
вілі. Съмяюцца, жупяць\*), рукі паціраюць ды  
якую прыдумаць кару выбіраюць. Адзін кажа—  
скуру із жывова задраць; другі кажа—ганталёў  
у цела назаганяць; трэці кажа — павесіць за.

\*) гамоняць, гукаюць.

язык, каб увесь съвет знаў, што пан, то ня мужык; чацьверты кажа—язык адрэзаць ды ногі перабіць, каб ня мог па съвеце хадзіць, ня мог гаманіць ды людзёў вучыць.

Пакуль яны крычалі ды кару прыдумлялі, Асілак страпнянуўся, вяроўкі парваў ды ј да людзёў сказаў: „Браткі, калі-б паноў чорт узяў, то-б съвет бяды ня маў, а без гарапашнікаў-мужыкоў ня было-б ні хлеба ні асьмакоў. А каб гэтае ліха зламаць, трэ‘ ўсім, як адзін чалавек стаяць; ня грызьціся праміж сабою, ды ад варагоў бараніцца гурбою“. Так сказаў Асілак і шчэз; толькі клубок агню з таго месца пакаціўся па зямлі. Спалохаліся паны ј маскалі; стаяць ды дрыжаць. Ачухаліся яны, азіраюцца, бы ваўкі ў ваўкаўні. А Асілак, кажуць, і дагэтуль па съвеце гуляе ды людзёў навучае. Але ведама, мужыкі дурныя, праміж сабою грызуцца, перад панамі-варагамі гнуцца, самі сябе за губы трymаюць і добра ня маюць. Але пэўне хутка тое будзе, што кожын сам сабе панам будзе. Усі людзі будуць роўна гараваць, будуць роўна панаваць.

## БРАХНЯ.

Быў адзін такі пан, што што-б яму хто ні сказаў, дык ён усе кажа, што праўда, але. Хто яму ні хлусіў, ніхто ня можа так схлусіць, каб ён сказаў, што гэта няпраўда.

Вельмі любіў ты і пан слухаць казкі. Хлусіць яму хто якую бајку, а ён усе за кожным словам кажа: „праўда, але“. Захацелася таму пану пачуць такую казку, каб сказаць, што гэта няпраўда; але ніхто ня можа прыдумаць такое казкі. Абяцаў ты і пан даць жменю золата таму, хто скажа такую казку, каб пан не паверыў.

Знаёшоўся адзін п'янчужка. Звалі яго Ахрэмам. Ён свае гаспадаркі ня маў, бо быў вельмі вялікі гультај і п'яніца. Паішоў Ахрэм да пана казаці казкі. Доўга казаў Ахрэм пану ўсялякія бајкі, а пан усе кажа: „праўда, але“. Кажа Ахрэм,—іду я ды ѡду па вадзе, а рака шырокая, што ј берагоў не бачно, але вось выскочыў із вады мядзьведзь, задраўверх хвост ды да мяне. Што тут рабіць!? Перш я схаваўся ў бабравіну, але ня мог там уседзіць, бо хтось наклаў на дне ракі агню і нарабіў такога куродыму, што дым вочы выядзе, навет рыба пачала пырхаць ды чмыхаць носам. Вылез гэта я з бабравіны, а мядзьведзь да мяне... Вось я сунуў яму руку ў горла. Ён туды-сюды—толькі хвастом круце. Засунуў я руку далей і ўхапіўся за хвост. Як убраў я за хвост, закруціў яго на руку ды як уперся, дык і вывярнуў медзьведзя трывалім наверх. Толькі раве мядзьведзь,


а кусацца ня можа, бо зубы тырчаць на ўсі стараны.—Праўда, але,—кажа пан. — Пајшоў я далеj, аж бачу ўсьсела на пшчалу двананцаць медзьвядзёў. Я бегчы ды бегчы, ратаваці пшчалу. Бег зраньня аж да вечара. Тым часам медзьвядзі зъелі пшчалу, адно костачкі асталіся. Прыставіў я пшчалінья косьці да хмаркі дыj палез на неба. Узълез на неба, пабачыўся з бацькам сваім ды зъ дзедам. Падпаілі яны мяне крыху, і не магу я наjці астрогі, каб зълезьці зъ неба. Вось абачыў я кучу мякіны. Даваj я зъ мякіны віці вяроўку. Зъвіў вяроўку, прывязаў яе за неба і спушчаюся ўніз. Але вось ляціць матыль. Як махне крылом, вяроўка ј парвалася, а я паляцеў ўніз дыj упаў у пекла.—Праўда, але,—кажа пан. Зірнуў я ў пекле, аж чэрці на панськім бацьку смалу возяць ды гàдамі падганяюць.—Хлусіш, галгане! — крыкнуў пан.—Ня можа таго быць!—А калі пан ня верыш, дык паглядзі сам,—кажа Ахрэм. Заплаціў пан Ахрэму жменю золата дыj годзе казкі слухаць.

## ДЫ ШТО ГЭТА ЗА ПАЎСТАЛА...

Ды што гэта за паўстала,  
Што на съвеце праўды мала?  
Топчуць праўду пад нагамі,  
А няпраўда між панамі.  
Стайць праўда ды ў парозе,  
А няпраўда за столікам.  
Есьць праўда суху рыбу,  
А няпраўда ашатрыну.  
П'е праўда горка піва,  
А няпраўда мёд і віно.

Гэтаю песнью запісаў я ў 1910 г. ў в. Војштавічы Валожынскага пав. (даўнеј Ашмянскага), Вішнеўскае вол. ад Целяжэвічанкі, ведамае пяюхі ў гэнаj вёсцы. Запісаўшы, аддаў яе ў тым-жа го-дзе разам ізь юншымі запісанымі (звы ш сотні) песнямі ў рэдакцыю „Нашае Нівы“, дзе ўсі яны загінулі. Цяпер я запісаў яе другі раз із памяці. Паводле зъместу відаць, што эта песня штучная, але лучыла ў народнаю гушчу, падабалася ёй і сталася песня ў народнаj. Народ-жа дадаў да яе мэлёдью. На жаль, мэлёдия дагэтуль не запісана. Другую гэтаю песнью як дзеля яе цікаўнага зъместу, так і дзеля таго, каб зъвярнуць увагу нашых зъбіральнікаў, што ёсьць яшчэ на сяле ладне вершаў беларускіх няведамых паэтаў, каторыя сталіся народнымі творамі. Усі яны павінны быць запісаны.

Д-р Я. Станкевіч.



## ЗЪМЕСТ.

бал.

Каваль . . . . .	3 "
Зъмеј . . . . .	21 "
Рымша або пану навука	26 "
Бортнік . . . . .	31 "
Даслак . . . . .	40 "
Брахня . . . . .	45 "
Ды што гэта за паўсталада	47 "

Казкі выбраныя ізь першага зборніку  
беларускіх казкаў А. К. Сержпухоўскага.



+

340 E

1994

